

сами о собі ■  
сами о себе ■■  
самі про себе ■■■  
самі пра сябе ■■■■

# samiosobie

m i e s i ę c z n i k s p o ł e c z n o k u l t u r a l n y / 1 5 2 / l i p i e c 2 0 2 1



## Тэлятыцкая панарама

Што прыходзіць на думку, калі чуем слова «Панарама»? Першай асацыяцыяй можа быць «Рацлавіцкая панарама», аўтарства Яна Стыкі і Войцеха Коссака, якая паказвае ўдзельнікаў паўстання Касцюшкі. Можна даць таксама прыклад Яна Матэйкі, які на сваіх карцінах прадстаўляў розныя падзеі з польскай і вяліколітоўскай гісторыі. Яго Бітва пад Грунвальдам гэта бадай найбольш знакаміты шадэўр польскага мастацтва. Артысты любяць прадстаўляць ваенныя сцэны, таму што яны найбольш прамаўляюць да эмоцыяў людзей.

Ці панарама заўёсды мусіць датычыць вайны? Не! Хопіць згадаць выявы гарадоў, якія можам сустрэць у розных кніжках ці музеях. Вільня, Гродня, Кракаў, Варшава – усе гэтыя гарады можам пабачыць у форме панарамы. Гэтыя карціны паказваюць архітэктуру, поўбыт людзей ды іх дасягненні. Нядайна даслужылася панарамы і падляшская Орля. На

патрэбы кніжкі «Места в гісторыі і культуры пудляшскіх Белорусів», выданай Музеем Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах, гэты горад Радзівілаў размалываў мастак **Міраслаў Здрайкоўскі**. Ён ураджэнец Бельска Падляшскага, выпускнік Акадэміі мастацтваў у Мінску.

Не трэба было доўга чакаць на чарговы вынік яго супрацоўніцтва са студзіводскім цэнтрам. Яе

плёнам з'яўляецца Тэлятыцкая панарама.

Па-праўдзе, самой вёскі Тэлятычы на ніякай карце няма. Уводзячы назыву Тэлятычы ў Google Maps патрапім у прыгожаю царкву ў вёсцы Анусін, якую тутэйшыя людзі называюць яшчэ Бушымшчынай. Калі пашанцуе, сустрэнемся тут з айцом **Кесарыем Навіцкім**, які вельмі дбае пра свой прыход.

*Вернісаж у Вэрпалі; у сярэдзіне мастак Mіраслаў Здрайкоўскі, справа мастацтвазнаўца Валянцін Сельвесюк, злева Дарафей Фіонік  
Лірнік Сяргей Доўгушаў на фоне Тэлятыцкай панарамы, Сяргей Лукашук*

Мы не заблудзілі. Анусін, так як суседня Пішчатка, Стоўбцы, Тымянка ці Семіхочы належаць да старадаўнія Тэлятыцкай зямлі.

Як кажа сам мастак Mіраслаў Здрайкоўскі праца над творам не была лёгкай. Каб адчуць дух гэтага месца, ён наведваў тэлятыцкія балоты, лясы, гарадзішчы, таямнічыя ўзоркі ды дворышчы па-над Пульвай. Гэта рака невялікая, але хавае шмат таямніц. Мясцовыя людзі кажуць, што яна плыве таксама пад зямлём. Гэта пацвярджаецца мае гісторыя пэўнай каровы, якая пасвілася над яе берагамі і раптам патанула. Гаспадары знайшлі яе цела далёка ад гэтага месца. Такіх гісторыяў было больш. Цяпер на Пульве, каля царквы св. Касмы і Дзям'яна, стаіць капличка, у якой можна напіцца вады з ракі. Тут падчас свята Хрышчэння Гасподняга свяцяць воду, таму месца і называюць Ярданам.

Сярэднявечная гісторыя гэтих месцаў пачынаецца больш за тысячу гадоў таму назад. У X-XIII ст. каля сённяшніх Янцэвічаў, Баброўкі, Клюкавіч ды Барысаўшчыны існавала некалькі абарончых гарадзішчаў. Вялікае «Замчыска» каля апошняй мясцовасці сёння знаходзіцца ў прыгожай лясной дубраве. **Ірына Шыбанава** з Москвы, даследчыца мінулага Тэлятыцкай зямлі лічыць, што яно, так як суседня «Крэпасць» у Клюкавічах, былі ў сярэднявеччы заходнімі фарпостамі Тураўска-пінскага княства. А сама назва **Барысаўшчыны** ідзе ад св. благавернага князя **Барыса Тураўскага**, унука **Уладзіміра Манамаха**.

На даўнюю гісторыю наводзіцца таксама назва вёскі Стоўбцы. Тут паводле Ірыны Шыбанавай стаялі абарончыя вежы – стаўбы. Гэта толькі некалькі месцаў, на якія варта звярнуць увагу, калі глядзім на Тэлятыцкую панараму. Яна ўражвае ўвагай да



дэталяў – жывапіс можна глядзець гадзінамі і заўсёды знайдзем штосьці новае, цікавае.

З аб'ектаў навейшай гісторыі на панараме паказаны м.інш. двары **Леўшы Есіповіча** ды **Опанаса Міхайлавіча Быкоўскага**. Гэта былі баяры з Ноўгарад-северскага княства, якія напачатку XVI ст. атрымалі ад вялікага князя літоўскага **Аляксандра Ягелончыка** прывілей на валоданне землямі ў гэтым кутку Берасцейскай і Мельніцкай зямлі. Першы збудаваў двор у вярхоўях Пульвы, даючы пачатак сённяшнім вёсцам Вэрполь, а другі пасяліўся таксама над Пульвай, непадалёк ад Стоўбцаў. Да месца, дзе стаяў двор Опанаса Быкоўскага вядзе сёння таямнічая ліпавая алея. Ён быў фундатарам першай тэлятыцкай Узвязенскай царквы.

У 2019 годзе на Тэлятыцкіх землях прайшла міжнародная, гістарычная экспедыцыя. Яе ініцыятаркай была згаданая Ірына Шыбанава з Москвы, якой дзед, бацюшка а. **Іосіф Карапльчук** быў родам з Вэрпаля. На хвалі бежанства 1915 года патрапіў у Москву. Першым прынёс свяшчэнства, спяваў у Оперным тэатры; ягоны голас лічылі нават лепшым за Шаляпіна. Унучка а. Іосіфа Карапльчука Ірына, тымчасам так захапілася мінулым Мельніцкай і Тэлятыцкай зямлі, што на пра-





цагу апошніх пяці гадоў здолела падрыхтаваць і выдаць чатыры кнігі па гэтай тэмэ. Менавіта яе карпатлівая праца і энтузіязм натхнілі падляшскіх беларусаў да стварэння Тэлятыцкай панарамы і папулярызацыі тэмы на старонках часопіса «Мельніцкі Гостінэць».

Міраслаў Здрайкоўскі працаў над панарамай з восені мінулага году. Яе першы вернісаж меў месца аднак не ў таямнічых Тэлятыцкіх землях, а 23 мая ў студзіводскім музеі. Прыбыў тут таксама беларускі мульціінструменталіст і спявак **Сяргей Доўгушаў**, які заграў на сваіх інструментах – жалейцы, дудцы, а пад гукі колавай ліры праспіваў лірніцкія песні. Меў ён таксама магчымасць сустрэцца з падляшскім лірнікам, сваім імяніннікам, музыкам **Сяргеем Лукашуком**, які сам вырабляе даўнія інструменты. Студзіводскі вернісаж пры на годзе працягнуў ідэю майскага

“Пralогу” – Дзён славянской культуры і пісьменнасці.

Шостага чэрвеня карціна трапіла да людзей, дзеля якіх была створана – да жыхароў Тэлятыцкай зямлі. Людзі маглі яе пабачыць у вёсцы Вэрполь, падчас урачыстага карагоду пад гукі дудаў і барабана. У мясцовай святліцы карціну прадставіў сам мастак, які сяменна таксама звязаны з гэтымі ваколіцамі. Арганізацыйна сустрэчу падрыхтавала солтыс Вэрполя **Хрысціна Алексеюк** з салэцкай радай.

Прысутны на вернісажы мастацтвазнаўца **Валянцін Сельвесюк** адзначыў, што Тэлятыцкая панараама адрозніваецца ад іншых тым, што гэта жывапіс алейнымі фарбамі. Пры сваім рэалізме яна таксама поўная сімваліі, што харектэрнае асабліва для італьянскіх панарамаў. Нашая панараама не прадстаўляе сабою аднаго канкрэтнага часу. Прастора-час тут парушаны.

Не можна глядзець на яе як на карту, хаця бачым тут рэальнія месцы. Няма тут таксама сапраўднага маштабу ды перспектывы. Зрабіць гэта было бы цяжка, але трэба памятаць, што панараама ніколі не будзе мапай. Яна, ў адрозненні ад яе, мае душу.

Людзі ахвотна пыталі пра карціну, знаходзячы на ёй знаёмыя ім месцы. Пасля вернісажа для жыхароў Вэрполя і суседніх вёсак заспіваў і заграў калектыву Жэмэрва і мужчынская група Асочнікі.

На працягу чэрвеня тэлятыцкую панарааму можна было глядзець у царкве св. Касмы і Дзям'яна ў Тэлятычах. Пасля будзе яна выстаўленая ў Музеі малой балцькаўшчыны ў Студзіводах. Магчыма, што павандруе і па іншых мясцовасцях Падляшша.

**Максім Фіонік**  
фота аўтара  
і Пятра Лазавіка

# Ціхая паэтка з міхнаўскіх палеткаў

Сяло Міхнаўка, – пісаў Эдуард Вайсковіч у „Ніве” 1976 годзе, – што ў Нараўчанская гміне, гранічыць з Лешукамі, а ад поўначы прылягае да ракі Нарвы. Яшчэ пры старой Польшчы сяло было разбіта на калоніі і кожны пабудаваўся на сваёй сялібе. Гаспадарскія сялібы тут абгароджаны, з садамі. Сярэднія гаспадаркі ад 5 да 10 га. Хоць зямля IV і V класаў, людзі дабіліся тут добрых ураджаяў (...).

**Іду асенняй дарогай, па асфальце засланым каляровымі лістамі, па Міхнаўцы. Прыйшла восень, лісце жоўкнуць, асыпаюцца із дрэў. Замірае ўся прырода, замаўкае птушак спей. Злезши з вячэрняга, адзінага аўтобуса, што ехаў з Беластока ў бок Нараўкі, па дарозе распытаю, як дайсці да хутара Радзіванюкоў. Каб ведала, што туды добры кавалак назад, а яшчэ і дарожкай праз поле, папрасіла б шафёра, каб спыніўся перад вёскай.**

Я тут першы раз, хаця лічу Нараўчансскую гміну маёй роднай. А пра Міхнаўку ў апошні час пачула з-за дзейнасці ў гэтай вёсцы культурнага згуртавання „Сторчык” („Ятрышнік”).

Згурта-ванне мае тут юрыдычную сядзібу, а яго дзейнасць шырыцца не толькі ў ваколіцах... Мінаю праваруч сядзібу „Ятрышніка” – адноўленую самаўрадавую святыню. І тут збіраюцца туцэйшыя паэты і іхня слухачы, якіх нямала. А іду я да **Веры Радзіванюк**, адной са старэйшых (1933 г. нар.) актыўных паэтак.

Іду па асфальце, які неяк натуральная, прырода тут выглядае пасярод буячай на абочыне прыроды, у горкім паху вянучых лістоў і грэючыхся ў апошнім асеннім сонцы лугоў...

*Восень наступіла, апусцела поле. Птушкі паліцелі ў далёкі*

*вялым лісцем, сыплеца на землю дыван залацісты. Вечер хмары гоніць, перагнаць не можа, зредку выглядае сонейка з-за хмары....*

*А дарога плыве пад нагамі...*

*Была дарога жвіравая, мышыны ездзілі па ёй. Калі мышына пра-яджала, пыл ляцеў трубой за ёй. Цяпер дарогу збудавалі і чорны асфальт залілі. Мышыны гоняць як дурнія. Чаму так хутка і куды?*

*Далей, за ліставымі гайкамі – цёмна-зялённы лес ператыканы жоўтымі плямамі бяроз.*



вырай. Толькі над багном жураўлі курлычуць, збіраюцца разам разеўтацца з летам. Дрэвы пажаўцелі, стаяць з

*Стаяць хвоі ў задуме і шумяць пад ветрам. Што ім шэпча вецер, што прынёс здалёку? А за той палінай гай расце зялённы, а ў гэтым гаю пташачкі спываюць. А ўвойдзеш у гай, пахне ўсё навокал. Гэта наш любімы край, родная старонка...*

Іду і чуюцца мне слова вершаў старажылкі, якая ўсё сваё жыццё ператрывала на гэтых загонах, пад хмарамі, што пралятаюць высока над галавой, калі адарвеш вочы ад раллі і турбот.

Калі дзень пахмурны, неспакойна часам, думка думку гоніць нібы вецер хмары. Седзячы ў хаце, вельмі многа думак,

## Бярозкі

пра ўсё пражытае, як даўней жылося. За пражыты годы, што перыжыць прыйшлося, напісаць бы кніжку можа прыдалося б...

Ведаю, што ў Веры Радзіванюк цэлыя сшыткі запісаныя мазолістай рукой, спрацаванай у гаспадарцы, пры дзецах. Бярэ ручку і піша, і чытае, хая ў школу мала хадзіла. Занатоўвае і сваё жыццё ў мемуарным сшытку. Жыццё – не як поле прайсці па вёсцы.

*Вясковая гуліца даўно ўжо прыціхла. Няма ў вёсцы дзетак ані крыкаў іхніх. Калісці ў вёсцы было дзетак многа і забаў дзіцячых, галасоў ды крыкаў, не чуваць у вёсцы галасоў дзявочых. Няма калісніх вячорак ані песень звонкіх. Вёска пастарэла, усе дарослы сталі, пакінулі вёску, у горад паўцякалі. Засталісь старыя ў вясковых хатах, платы паваліліся. Жывуць небагаты...*

Іду да паэткі, чуючы той дух, што і яна ўдыхвае пасярод палёў і лугоў, пад ласковым сонцам. Бачу: разаслала бабіна лета паву-цінку тонку: у блеску сонца выглядае, нібы ніткі шолку. На кустоўі, на травах, дзе ні кінеш вокам, ляжыць тонка павуцінка на палях шырокіх. А хто ж праў гэтыя ніткі, хто снаваў па полі? Трэба добра прыглядзеца на цудоўны ўзоры...

Удалечыні, пасярод палёў, відаць падворак, збудаванні. Дом схаваны ў засені дрэў, тое светла-шэрае, што відаць ад дарогі – свіран. На падворку ходзіць непрывязаная белая козка. Паводзіць сябе як ахойнік гаспадаркі – маю шчасце, што ўспрымае мяне як сваю.

Гэтае стварэнне тут вельмі істотнае – жыць не можа без сваёй гаспадыні. Калі цётка Вера захварэла і трапіла ў бальніцу – і козачка перажывала, тужыла, не ела, амаль не кончыўши свайго жыцця ў чаканні вяртання гаспадыні.

Хая меў ёю хто займацца – і сын з нявесткаю, і гаспадар. І

Белая бярозкі,  
Я ж вас пасадзіла,  
Кеоля, маленъкія,  
Усё на вас глядзела.  
І калі вясною  
Вырастуць лісточки,  
Станавілісь большы  
Вашыя ствалочки.  
Так ляцелі годы,  
Вясна, лета, восень.  
Колькі ж тых гадочак  
Адтуль праняслася!  
Выраслі бярозкі,  
Мкнечеся да неба.  
А я пастарэла,  
Паміраці трэба...

**Рабіна**  
У полі на ўзгорку  
Вырасла рабіна.  
Стаіць адзінока,  
Нібы сіраціна.  
Пералётны птушкі  
Адпачыць сядоюць,  
Маладой рабіне  
Песенькі спяваюць.  
Прыбярэцца ў кветкі  
Стройная рабіна,  
Нібыта да шлюбу  
Малада дзяўчына.  
Адцеіце рабіна,  
Абліяцьць пылінкі.  
Станавілісь цяжэйшыя  
Рабіны галінкі.  
Усё лета вецер  
Шумей у галінах.  
Можа гаварыў ёй  
А нейкіх былінах.  
Ягады рабіны  
Сталі чырванеци,  
Як бы малываў іх  
Ціхі летні вецер.  
А пад канец лета  
Чырвона рабіна  
Пералётных птушак  
Да сябе маніла.

**Хвоі**  
Стаяць хвоі ў задуме  
І шумяць пад ветрам.  
Што ім шэпча вецер,  
Што прынёс здалёку?  
Можа, казку із-за гор,  
Ці быліны із-за мора?  
А можа так сабе шумяць  
У вяршынях хвой.  
А зайсці ў зялёны лес  
І паслухаць шуму хвой,  
То здаецца, што яны  
Як людзі гавораць,  
Толькі цяжка нам паняць,  
Што яны гавораць  
І аб чым яны шумяць  
Ды аб чым гамоняць.  
Відна, бачылі нямала  
На сваім вяку яны,  
Як шумела зімняя ўюга,  
Гнула дрэвы да зямлі.

козка, пільна ўзіраючыся, вядзе мяне пад ганак, дзе паяўляеца Вера Радзіванюк у хустачцы, з далонямі цёмнымі ад чышчаных грыбоў. Урадзіла гэтая восень грыбамі! У кухні Разіванюкоў стаяць іх поўныя каструлі – гэта на марынаванне.

А гэтая горбы чысценъкіх баравікоў – на сушку. Ля гаспадаркі завіхаеца Верына нявестка **Вольга**, муж **Генік** прысей на тапчане... А пра паэзію пагаманіць пойдзем на “вялікую хату”, усю ў іконах і вышываных падушках...

І раптам – зацвішыя заранёў зігактусы шлюмбергеры – “груднікі” (звычайна гэта не іх пара квітнення) – асыпаныя белым і чырвоным квеццем.

Пачынаем пра суседа, якога творчасць таксама падтрымліваеца “Ятрышнікам” – ляштуцкага **Тадзіка Кунцэвіча**. І ён таксама дэбютаваў у агуль-напольскім конкурсе беларускай паэзіі і прозы “Дэбют”.

А Вера Радзіванюк прышле свае творы таксама на “Дэбют” – адна з найстарэйшых дэбютантак, чые вершы неўзабаве апынуцца на друкаваных старонках “Нівы”, арганізатора конкурсу.

І па дарозе на школьнім нараўчанскім аўтобусе на завяршэнне конкурсу (паедзе на ім у Беласток вялізная група нараўчанскіх творцаў – ад вучняў пачатковай школы да пажылых літаратараў) прачытае свой свежы верш. Пра лён. Але мы яшчэ пры асеннім грыбным багатым зборы. І пры паэтычным. На стале ляжаць пукатыя сшыткі, запісаныя вялікімі літарамі самавука. Вера піша здаўна, занатоўвае свае раздумы і станы духа.

– Ці я ведаю, неяк так узялося... таксама не было многа часу, бо гаспадарка... Але калі ўжо атрымалі сялянскую рэнту, кароў не трымалі, знайшлася тая крышына часу. Оля, калі ласка, зажані козачку ў хлеў.

Родам Вера з Лазовага, недалёка адсюль.

— Гэта ў другі бок чым да Боры Казлоўскага, мы больш да Луکі. Там калісь называлі нашу сялібу Ясевэ Пуолько. А чом так называлі, не памятаю. Відаць, па дзядах-прадзедах. Але ў тамашнім Лазовым нікога не засталося. Замуж сюды прыйшла, так і жыву — блізка шэсцьдзесят гадоў будзе. І пішу па-беларуску. А колькі я тae школы маю! Дзе за немца вучыліся! Так палічыць, то адну зіма дакладна хадзіла ў школу, у Ляўкове, бо нас у Ляўкова вывезлі з Лазовага. У Ляўкове за немца — ад Каляд да вясны, ужо апошні год як немец тут быў, і па вайне таксама дзесьці так — выкапалі катроплю, усё парабілі, то таксама да вясны хадзіла ў школу. Столькі мае навукі і было! Такі час быў, не іншы. Не было калі вучыцца. А тут мы жывем у вялікай цішыні. Самаходы ходзяць па дарозе, але да нас тут далекавата. Спакой, цішыня.

... Пісаць я пачала можа з пятнаццаць гадоў таму. А можа і менш. І калісь мела замілаванне да гэтага, але часу не было. Пры гаспадарцы — дзе да таго! Але сталі менш рабіць... і адной вясной — найшло на мяне нейкае натхненне. Бо яно не заўсёды ёсць. Бывае, начну, але не дапішу. Вось я пачала верш пра жураўлёў. А найпершы быў мой верш “Бярозкі”:

*Белая бярозкі, я ж вас пасадзіла, кволыя, маленъкія, усё на вас глядзела. І калі вясною вырастуць лісточкі, станавілісь большы вашия ствалочки. Так ляцелі годы, вясна, лета восень. Колькі ж тых гадочкай адтуль пранялося! Выраслі бярозкі, мкнецеся да неба. А я пастарэла, паміраці трэба...*

Часам сеў бы, падумаў, напісаў. Але ўсё работа ёсць. Няма так каб без работы. Але прыпомніца: Жыта ў полі даспявае, спелым

коласам шуміць. Пагляджу на спела жыта, успаміны ажывуць... Калісь жыта зажыналі, у поле з серпамі ішлі. Дзве нядзелі працавалі, жніва цяжкімі былі. А як жыта дажыналі, тады весела было... Як пайшлі з поля дадому, тады вёдры пайшлі ў рух... Так тады ўсё яно было. Вось тады як заспявалі, як бы стому зняў рукой...

Вядома, як тут я запісваю, невучоная. І памылак ёсць шмат. Пішу па-беларуску, але столькі гадоў па той маёй “школе”...

*Жыццё праляцела, нібы буйны вецер, падкацілася старасць, горшы час на свеце.*

Нават не заўважыла, як тая старасць надышла. Але ўсё чуецца як маладому: *Не магу заснуці да позняе nochki, чую як шчабечча салавей у садочку. Выйду раніцою, сяду каля хаты, чую на багнэ — жоравы гарлаты...* Такое ўсё — жыццёвае.

Вершы першы раз Вера паказала дзве зімы таму. Здаецца, нявестка камусьці напамянула ў вёсцы, што чула яе вершы, а Эля Кунцэвіч і Марыёля Рэнт запрасілі на дэбютанцкую сустрэчу ў ляўкоўскую святліцу. Як было ў большай кампаніі, перад большай публікай? Смяецца: старэйшы чалавек ужо нічога не баіцца! Якась там было. Большасць сваіх вершаў ведае напамяць... Бываюць і плённыя месяцы — у мінулагодні ліпень напісала Вера з дзесяць вершаў.

Вершы піша і Верын сын Алік (1958 г. нар.). Па-польску, моцна палітычныя, сатырычныя. Ці такія прачытаеш? Можна з-за шчырасці і “наразіцца” камунебудзь. Усё ж такі нам пару з іх прачытае!

А праз пару нараўчанскіх паэтычных сустрэч паявіцца разам з маці і іншымі народнымі творцамі ў святліцы ў Семяноўцы і на іншых. Хоць заракаўся — перад Марыёляй і намовамі калег уступіў!

Вестку пра свекрыны вершы абраць дадавала была ягоная жонка **Оля**, родам з Кляшчэль. Пазнаёмліся яны былі на вяселлі праз брата **Мікалая**, які жыве ў Кляшчэлях, а гэта яе кум. І так яны тут разам каля дваццаці гадоў. Працавала на пошце, насіла лісты людзям. У лістах — важныя слова. Таму не змагла прамаўчаць пра тое, што пачула ў хаце — тыя простыя хвалючыя вершы спадарыні Веры. Жывуць усе тут разам, гаспадараць разам. Ужо з жывіны трymаюць толькі ту ю козку. Але нікому козка (якую спадарыня называе... “Кароўкай”) не дaeцца падаіцца. Прыймае толькі гаспадынку!

— Калі мама была на аперацыі вачэй у Беластоку, “Кароўка” далася мне падаіцца толькі тады, калі Вера была пад наркозам, і не думала пра яе. А мне патрапіці і бадануць, хаця ўжо добра ведае столькі гадоў! Паміж імі такая тэлепатычная сувязь!

У Веры Радзіванюк такая сувязь з усім што жыве тут навокал — і людзьмі, і прыродай. І вершы ў яе натуральныя — Вера піша, як дыхае.

З успамінай Веры Радзіванюк (II месца ў прозе ў Агульнапольскім конкурсе беларускай паэзіі і прозы «Дэбют»): «Мая жыццёвая дарога... У маладосці з горачкі кацілася, і вельмі роўнаю была. Пасля пад гору падкацілася, стала цяжка па ёй ісці. І ўжо зусім перамянілася, стала выбоістай яна. Былі такія каляіны, трэба было зубы заціскаць. Былі крутыя павароты. Трэба было прытрыміцца, каб зусім не ўпасці. Былі б упаў, то не падняўся бы, не хапіла бы тады сіл. Можна ў пропасць праваліцца, не мог бы выбрацца адтуль. Пад старасць дарога падраўнялася, ды стала цяжка ногі падымаць. Да канца збліжаецца дарога, хутка трэба вызаву чакаць...».

**Міра Лукша  
фота аўтаркі**

У чэрвенні 1998 г. БГТ сарганізавала міжнародную навуковую канферэнцыю і гістарычны летнік, прысвечаны 210-годдзю з дня нараджэння ў Грыневічах Вялікіх праф. Ігната Даніловіча. На здымку, зробленым перад базай летніка спраева а. Рыгор Сасна, злева Алег Латышонак

## Беларускае Гістарычнае Таварыства

У пасляваенны час беларусы ў Польшчы імкнуліся наладзіць асновы навуковага жыцця. У 1958 г. пры БГКТ быў заснаваны Навуковы гуртак, сакратаром якога стаў Уладзімір Юзвюк. Першай яго ініцыятывой стала падрыхтоўка “Навуковага зборніка”. Друкаваліся тут беларускія навукоўцы, сярод іх гісторык Юры Туранак і філолаг Міхал Кандрацюк, выдатны даследчык тапанімаў. Важным месцам папулярызацыі навуковых даследванняў быў таксама штогадовы альманах “Беларускі календар”. Пры БГКТ ўзнік этнографічны аддзел, які пад кірункам Мар’яна Пецокевіча (у 1956 г. пераехаў у Польшчу з Вільні) збіраў этнографічныя матэрыялы на Беласточыне.

Істотным момантам для развіцця беларускай навукі ў Польшчы было пакліканне да жыцця ў 1956 г. Кафедры беларусазнаўства (беларускай філалогіі). Яе арганізатаркай была выдатная славістка праф. Антаніна Абрэмская-Яблонская. Кафедра рыхтавала настаўнікаў беларускай мовы ды будучых навукоўцаў.

паклікала да жыцця Беларускае гістарычнае таварыства (БГТ), заснавальніцкі сход якога прайшоў у Беластоку 6 верасня 1993 г. Старшынёю арганізацыі быў выбраны **Антон Мірановіч**. Тры гады пазней БГТ пачаў кіраваць **Алег Латышонак**, прафесар Універсітэту ў Беластоку.

З самога пачатку БГТ актыўна займаецца выдавецкай дзейнас-

твай. У 1994 г. выдавецтва БГТ выпусціла друкам першую навуковую кнігу: “Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990”, аўтарства **Веслава Харужага**. Да 2020 г. таварыства выдала звыш сарака загалоўкаў кнігаў такіх аўтараў, як: а. Рыгор Сасна, **Дарафей Фіонік**, **Ірэна Матус**, Алег Латышонак, **Славамір Іванюк**, **Лена Глагоўская**, Антон Мірановіч, **Яўген Мірановіч**, **Дарота Міхалюк**, Тамаш Блашчак і інш.

З ініцыятывы **Анатоля Вап** Беларускае гістарычнае таварыства заснавала ў Беластоку бібліятэку беларускіх навуковых выданняў і перыёдыкі. У 2006 г. БГТ стварыла таксама Беларускую інтэрнет-бібліятэку Kamunikat.org. Пастаянна займаецца ёю Яраслаў Іванюк, гісторык і журналіст Радыё Беласток. На сایце можна знайсці выданні БГТ ды іншыя беларускія выдавецтвы Польшчы, Беларусі і свету. Каталаг бібліятэкі налічвае цяпер звыш 5 тыс. загалоўкаў.

Беларускае гістарычнае таварыства было арганізатарам дзесяткай навуковых канферэнцыяў і выставак. Арганізавала гістарычныя летнікі і майстаркласы для моладзі. БГТ з'яўляецца адной з найбольш аўтарытэтных беларускіх арганізацый Польшчы. Шырэй пра яго дзейнасць можна прачытаць ў манаграфіі **Барбары Тамчук** ([www.kamunikat.org](http://www.kamunikat.org)).

**Дарафей Фіонік**  
фото аўтара



Важным кірункам яе дзейнасці былі доследы традыцыйнага фальклору Падляшша. Студэнты з выкладчыкамі праводзілі этнографічныя экспедыцыі, пісалі навуковыя работы на гэту тэму.

Пасля 1989 г. беларускае асяроддзе Беласточчыны заявіла пра патрэбу стварэння Інстытута беларускай культуры. Аднак дзяржава не захацела ўзяць на сябе абязязку яго фінансавай падтрымкі. Беларускія навукоўцы гэтым аднак не знеахвоціліся ды ўзялі справу ў свае руکі. Было

цю. У 1994 г. пабачыў свет першы нумар “Беларускага гістарычнага зборніка” („Białoruskie Zeszyty Historyczne”). Дагэтуль выдадзена звыш 50-ці тамоў зборніка. Перыёдык мае сваю навуковую раду, якая складаецца з некалькі дзесяткаў навукоўцаў з Польшчы, Беларусі і іншых краін свету. З самога пачатку вялікім прыхільнікам дзейнасці БГТ быў а. Рыгор Сасна, праваслаўны гісторык, які ў вёсцы Рыбалы заснаваў Музей матэрыяльнай культуры “Бацькаўшчына”.

# Narodowość i wiara dawnych puszczańców

Ludom zamieszkującym obszar, na którym rozpościera się obecna Puszcza Białowieska, dawni historycy skłonni byli przypisywać tradycję pisaną, sięgającą Herodota, Pliniusza i Tacyta, utożsamiając ich ze wspominanymi przez nich Neurami, gdyż rdzeń *mur i nyr* (mokry, wilgotny) zawierały w sobie także Narew i Narewka. Dzisiaj Neurów sytuuje się gdzieś na Podolu, w dorzeczu górnego Dniestru, Bohu i środkowej Prypeci.

**Dużo późniejszy kronikarz Nestor** wspomina nie tylko o Neurach (Narewianach), ale także o Dregowiczach i o docierających do północnej części puszczy Jaćwingach, których osady ciągnęły się wzduż Bobry (Biebrzy) aż do Narwi. Inni kronikarze twierdzą, że ziemie przylegające do puszczy zajmowały słowiańskie plemiona Bużewian. Z kolei ostatnie badania archeologiczne, przeprowadzone na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, przyniosły odkrycie śladów pobytu tutaj Gotów i Gepidów, wędrujących od wybrzeży Morza Bałtyckiego nad Morze Czarne i opisywanych przez historyków rzymskich. Natrafiono m.in. na ich cmentarzysko z II wieku n.e.

W 983 roku książę kijowski **Włodzimierz** dołączył Puszczy Białowieską do Rusi Kijowskiej. Poszczególni ruscy książęta bywali na tej ziemi także wcześniej, traktując ją jako odwiecznie russką. Puszcza w owym czasie nie była jeszcze wymieniana z nazwy – po raz pierwszy podał ją w swych kronikach **Jan Długosz** w drugiej połowie XV wieku.

W XI wieku syn Włodzimierza **Jarosław Mądry**, a następnie **Izjaław**, umacniając swoje granice, zbudowali twierdzę Berest (Brześć), Słonim, Drohiczyn, Grodno (Grodno).

Po śmierci Jarosława Mądrogo w 1054 roku puszcza przechodziła we władanie kolejno po sobie panujących wielkich książąt kijowskich. Na

krótko (lata 1214-1218) przyłączyła ją do ziem polskich książę krakowski **Leszek Biały**.

Do najścia Tatarów w 1240 roku Puszcza Białowieska znajdowała się w składzie ziem wołyńskiego księcia **Daniła Romanowicza**. Tatarzy przynieśli tej bogatej ziemi spustoszenie i nędzę. W poszukiwaniu obrony przed Tatarami miejscowe plemiona zwróciły się o pomoc do litewskiego księcia **Mindowe**, ten zjednoczył wszystkie poróżnione siły i w 1246 roku odbił puszcza od Tatarów, przyłączając ją do swoich ziem. Trzydzieści lat później ziemie te znów przechodzą pod panowanie księcia wołyńskiego – **Włodzimierza Wasylkowicza**. Na jego polecenie w miejscu połączenia się rzek Białej i Leśnej w 1276 roku został zbudowany gród Kamieniec z obronną wieżą.

O teren ten walczą następnie książęta – biełski **Juri Lwowicz** i łucki **Mścisław Daniłowicz**. W 1348 roku puszcza zawiadnął na krótko król **Kazimierz Wielki**.

W 1366 roku puszcza znalazła się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Siedem lat później wojska zakonu krzyżackiego dokonały najazdu na Kamieniec, pustosząc jego okolice i uprowadzając sporo jeńców oraz wywożąc bogatą zdobycz. W 1382 roku Kamieniec został zdobyty przez wojska księcia mazowieckiego **Janusza I Starszego**, a rok później gród odzyskał litewski książę **Jagiełło**.

W 1385 roku Puszcza Białowie-

ska przeszła we władanie Korony Królestwa Polskiego, ale nadal pozostawała w granicach administracyjnych Wielkiego Księstwa Litewskiego, podlegała też jego prawu. Stało się tak w rezultacie zawarcia przez Jagiełłę unii z Polską w Krewie i małżeństwa z **Jadwigą** oraz objęcia przez niego tronu polskiego.

Rejon Puszczy Białowieskiej wciąż pozostawał pod wpływem ludności ruskiej, mieszkającej pod Brześciem i Kamieńcem. Pisze o tym m.in. prof. **Jerzy Wiśniewski** w pracy „Zarys dziejów osadnictwa na Białostoczyźnie”, zamieszczonej w pierwszym tomie „Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostoczyzny” (1980). Nowi osadnicy ruscy dotarli na spustoszone ziemie u południowo-wschodnich granic Puszczy Białowieskiej już w XV wieku, a w dwóch kolejnych stuleciach zdominowali jej obrzeża. Osadnictwo zagęszczało się koło Brześcia i Kamieńca, następnie posuwało się w kierunku północnym.

Szlachta, przeważnie ruskiego pochodzenia, otrzymywała tutaj nadania od książąt litewskich. Obok miejscowych bojarów brzeskich nadania te od czasów **Witolda** otrzymywali panowie wołyńscy, białoruscy i mniej liczni litewscy. Do nowych dóbr sprowadzali osadników ze starych posiadłości. Z tej właśnie ludności pochodziła służba leśna, która nadawała nazwy łąkom, borom, rzeczkom i innym wyróżniającym się miejscom w puszczy.

Duże zagęszczenie miejscowości ludności ruskiej hamowało napływ obcych osadników. O braku większej liczby Litwinów i Polaków świadczy chociażby i to, że w tym czasie powstały tylko dwa kościoły katolickie (w Milejczycach i Wilanowie), gdy tymczasem cerkwi było siedem. Osłabienie wpływów russkich na Podlasiu nastąpiło po przyłączeniu w 1566 roku ziemi brzeskiej do nowego województwa brzeskiego. Włączenie w 1569 roku zmniejszonego województwa



podlaskiego do Korony ostatecznie przerwało tutaj działalność urzędników litewsko-ruskich i napływ Litwinów, Małorusinów czy Białorusinów.

Osadnictwo mazowieckie, które w końcu XIV i na początku XV wieku oparło się o zachodnie krańce puszczy, zaczęło przenikać do jej wnętrza dopiero w drugiej połowie XVIII wieku (wsie Pogorzelce, Teremski i znacznie później założone Budy).

W połowie XVI wieku Puszcza Białowieska tworzyła już wyodrębnioną jednostkę dóbr królewskich. Z jej bogactw, oprócz króla, korzystali także uprawnieni do tego poddani włości kamienieckiej i chłopi z dóbr szlacheckich. Pierwsze konkretne dane o tutejszych mieszkańców znajdują się w „Ordynacji Puszczy” z 1639 roku. Wymienia ona ponad dwustu osoczników puszczańskich o typowo russkich imionach.

Bliższe, choć wciąż skąpe, informacje o mieszkańcach puszczy dostarczają nam dopiero materiały i opracowania z początku XIX wieku. Baron **Juliusz Brincken** w dziele „Memoire descriptif sur la foret imperiale de Białowieża en Lithuanie” (1826) wprawdzie nie potrafi określić narodowości białowieżan, ale komentujący je redaktor „Dziennika Warszawskiego” (1826, t. IV), dziwiąc się niewiedzy autora, wyjaśnia, że są to Rusini w znacznej części Litwy zamieszkały, ci sami co w dzisiejszej Galicyi, na Wołyniu, Podolu, Ukrainie, Małej Rosji, Białej Rusi. Ich język jest Ruski.

Pisząc o wierze białowieżan Brincken stwierdza, iż wyznają religię grecko-unicką (efekt unii brzeskiej z 1596 roku, podporządkowującej papiestwu Cerkiew prawosławną w Rzeczypospolitej). Przodkowie ówczesnych mieszkańców musieli więc być prawosławni.

Tę samą narodowość i wyznanie potwierdza w 1830 roku **Paweł F. Jarocki** oraz sześć lat później piśmo „Przyjaciel Ludu” (nr 47/1836). Zmianę wyznania odnotowuje po raz pierwszy **Paweł Bobrowski** w pierwnej części „Grodnenskoj guberni” z 1863 roku. Podaje, iż np. wszyscy mieszkańcy Białowieży są prawosławni. Oczywiście jest to wynik powrotu unitów do prawosławia w Cesarstwie Rosyjskim w 1839 roku.

**Michał Baliński i Tytmoreusz Lipiński** w trzecim tomie dzieła „Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana” (1846) są zdania, że terenie mieszkańców puszczy mówią językiem litewskim lub małoruskim z polską.

Charakteryzując ludność puszczańską w 1882 roku, **Zygmunt Gloger** zauważa: *Lud ten (...) jest dziś plodem całkowicie pomieszań krwi: Lechickiej, Litewskiej, dawnych Krywiczan, Dregowiczan, Drewlan, Dulebow itd. (...) mówiący dialektem podlasko-poleskim różniącym się od mowy białoruskiej, ukraińskiej i czerwonoruskiej.*

Artysta malarz **Bolesław Łaszczyczyński** podczas wycieczki artystycznej do Puszczy Białowieskiej w 1883 roku odniósł wrażenie, że *lud wiejski, zamieszkały wsie i osady białowieskiej puszczy, jest mieszany z Litwinów, Rusinów i Mazurów* („Ziemia”, nr 18/1929).

Botanicy polscy **Franciszek Błoński, Karol Drymmer i Antoni Ejsmond**, prowadzący w 1887 roku badania botaniczne w Puszczy Białowieskiej, piszą w ósmym tomie „Pamiętnika Fizyograficznego” (1888): *Obecnie terytorium powyższe zamieszkuje rolniczy lud Małorusinów wyznania prawo-*

*sławnego, wszelako ludność kilku wiosek, wśród których puszcza położona, jak Teremski, Pogorzelce, Budy, stanowią Mazurzy, dawniej zwani budnikami, sprowadzeni tutaj niegdyś dla wypalania potazu. Ci wyznają religię katolicką i używają pomiędzy sobą języka polskiego. Kolonią Szoły koło wsi Masiewa zamieszkuje kilkanaście rodzin szwabskich.*

Obecność Niemców w puszczy nie ograniczała się jednak do kolonii Szoły (Czoło), jak chce „Pamiętnik Fizyograficzny”. Były ich tutaj znacznie więcej. **Otton Hedemann** tak o nich wspomina w „Echach Leśnych” (Nr 40/1935): *Rząd rosyjski na początku XIX w. stale powoływał na wyższe stanowiska w administracji leśnej samych tylko Niemców, których przysłowia uczciwość na tym terenie stale jednak zawodziła, to też aktu z tego okresu zanotowały wręcz niebywałą ilość procesów o grube nadużycia i systematyczne niszczanie puszczy.*

**Aleksander Kozikowski** z Politechniki Lwowskiej, analizujący w 1916 roku opis Puszczy Białowieskiej zawarty w dziele **Eduarda Eichwalda** z 1831 roku, uważa, że za czasów **Augusta III** większość puszczańskich strażników była Niemcami. Ich potomkowie wciąż są spotykani na tym terenie, używających tych samych niemieckich nazwisk (np. Eichler, Schötter, Wapp). Uczony dodaje też, że są oni religijnie katolickie i, jak inni mieszkańcy puszczy mówią narzeczem małoruskiem, które atoli jest nieco więcej miękkie niż ukraińskie i bardzo się już zbliża do języka polskiego. Nie mówią tu „koły, bitły”, lecz „koli, bili” („Sylwan”, nr 1-6/1916).

**Eugeniusz P. Wiszniakow** w wydanej w 1894 roku książce „Białowieżańska puszcza”, podobnie jak wcześniej Zygmunt Gloger, wyraża opinię, że ludność Puszczy Białowieskiej jest nadzwyczaj różnorodna i wymieszana. Pisze: *Tutaj żyją obok siebie, pod wspólnym dachem rodzinnego lasu, zapominając o narodowej niechęci i różnicach*

# Światowej sławy ortopeda z Białowieży

słowiańscy bracia – Rosjanie, Białorusini, Małorusini, Litwini i Mazurzy (Polacy, wywodzący się ze starożytnego Mazowsza). Zarówno język, wygląd, ubiór jak i wszystkie inne cechy nie przedstawiają obecnie żadnej zdecydowanej różnicy u każdej z tych narodowości, jednakże, mówiąc ogólnie, wpływ polskiego elementu mimo wszystko dominuje.

A dalej dodaje: *Według wyznania – puszczańcy są prawosławnymi i katolikami; tych pierwszych zdecydowanie więcej i wszyscy oni wywodzą się z panującej tutaj unii kościelnej, ślady której zachowały się do dzisiaj. Powszechnie można spotkać duże wielkości krzyże, postawione w różnych miejscach na terenie puszczy przez katolików i prawosławnych. Obchodząc swoje święta, prawosławni nie zapominają i o katolickich i z jednakową czcią odnoszą się do księdza, jak i swego duchownego.*

Bardziej jednoznaczny obraz narodowościowy przedstawia w 1899 roku Franciszek Gliński w książce „Białowieżska puszcza i zubry”. Stwierdza, iż mieszkańcy wsi Białowieża i dwudziestu czterech innych położonych w centrum Puszczy lub też na jej obrzeżu, są niemal wszyscy Białorusinami.

Gieorgij Karcow w „Białowieżskiej puszczy...” z 1903 roku powie, że 75 procent mieszkańców Puszczy to prawosławni, zaś 12 procent katolicy. Resztę stanowią wyznawcy judaizmu.

Reasumując, w omawianym okresie mieszkańcami rejonu Puszczy Białowieskiej byli w zdecydowanej większości Rusini, których w XIX wieku zaczęto nazywać Białorusinami i Małorusinami (Ukraińcami). Pewną część stanowili Polacy i Żydzi (od połowy XIX wieku). Za czasów saskich i carskich osiedlali się tu również pojedynczy Niemcy. Nie można też pominąć niedużej grupy Rosjan (Wielkorosinów) przybyłych na te tereny po powstaniu 1831 roku.

Piotr Bajko

Gawriil Ilizarow zasłynął w świecie jako genialny ortoped radziecki. Na świat przyszedł w Białowieży. Mało kto o tym wie nawet w miejscu jego urodzenia. Pod koniec 2009 roku, gdy oddawano tutaj do użytku nowy ośrodek zdrowia, proponowałem ówczesnej radzie gminy, by nadała mu imię naszego słynnego rodaka, nazywanego w świecie „Michelangelo ortopedii”. Niestety, nikt tym nie był zainteresowany. A szkoda! Niejedna miejscowości chciałaby mieć tak słynnego rodaka i na pewno by się nim szczyciła.

Ojciec ortopedycznego geniusza, Abram Mordechajewicz Jelizarow (w polskich dokumentach jego nazwisko zapisywano w zniekształconej formie: Elizarow), do Białowieży trafił przypadkiem. W momencie wybuchu pierwszej wojny światowej, został wcielony do armii rosyjskiej. Pułk, w którym służył, trafił akurat w okolice Puszczy Białowieskiej. Abram w pewnym momencie uszwiadomił sobie, że Rosja tak naprawdę już przegrała wojnę, postanowił więc zdeserterować z wojska. W Białowieży poznał młodą Żydówkę Gołędę, z którą się ożenił. Tutaj też zamieszkali.

Urodziło się im sześcioro dzieci (czterech chłopców i dwie dziewczynki) – wszystkie przyszły na świat w Białowieży. Gawriil był ich pierwszym dzieckiem. Urodził się 15 czerwca 1921 roku. Przez nieuwagę urzędnika jego nazwisko zapisano w dokumencie w błędnej formie: Ilizarow. Rodzice tej pomyłki nie sprostowali i tak już pozostało.

Jelizarowie prowadzili w Białowieży sklep z artykułami spożywczymi. Cała rodzina opuściła miejscowości w 1930 roku, udając się do wsi Kusary, leżącej na pograniczu azerbejdżańsko-dagestańskim.

Młody Gawriil po ukończeniu szkoły powszechniej rozpoczął



naukę w szkole medycznej w Dagestanie. Następnie podjął studia medyczne w Krymskim Instytucie Medycznym, które ukończył w 1944 roku, ale już w Kazachstanie, dokąd ewakuowano cały Instytut po napaści Niemiec na ZSRR.

Świeżo upieczony absolwent został skierowany jako lekarz do pracy w wiejskim szpitalu w oblasti kurgańskiej na Zauralu. Pomimo że nie był chirurgiem, zajmował się leczeniem licznych w tym okresie urazów z okresu wojny, zdobywając w ten sposób doświadczenie w leczeniu zaburzeń układu kostnego.



W 1950 roku opracował metodę stabilizacji zewnętrznej oraz wydłużania i korekcji kształtu kości kończyn, opartą na opisany przez siebie zjawisku osteogenezy dystroficznej.

Rok później opatentował aparat własnej konstrukcji, składający się z metalowych pierścieni łączonych ze sobą przy pomocy prętów i mocowanych do kości drutami Kirschnera. Aparat ten został nazwany jego nazwiskiem.

W 1955 roku Ilizarow został ordynatorem oddziału chirurgicznego kurgańskiego szpitala. Jego pracami zaczęli się interesować inni radzieccy ortopedzi. Szersze badania nad nową metodą prowadzono początkowo w Instytucie Świdłowskim.

Wyniki były bardzo dobre, jednak odległość między instytutem a miejscem pracy Ilizarowa stwarzała pewne problemy organizacyjne. Zatem w 1966 roku w Kurganie utworzono naukowo-problematyczne laboratorium, które stało się odziałem Instytutu Świdłowskiego. Ilizarow został powołany na stanowisko jego kierownika.

W 1969 roku laboratorium przekształcono w filię leningradzkiego Instytutu Ortopedii i Traumatologii, a w grudniu 1971 roku w Kurgan-ski Naukowo-Badaawczy Instytut Klinicznej i Eksperimentalnej Ortopedii i Traumatologii. W 1987 roku Instytut przemianowano na Wszechzwiązkowy, a w 1993 roku, już po śmierci jego dyrektora, w Rosyjskie Centrum Naukowe

„Rekonstrukcyjna Traumatologia i Ortopedia”, któremu nadano imię G. A. Ilizarowa.

Z biegiem czasu metody Ilizarowa zostały uznane przez środowiska medyczne ZSRR. W początkach lat osiemdziesiątych metodę Ilizarowa zaczęto stosować także za granicą. Instytut w Kurganie stał się jednym z największych szpitali ortopedycznych na świecie. W 1983 roku Ilizarow prowadził we Włoszech kursy, w których uczestniczyło trzystu lekarzy z sześciu państw Europy. W 1991 roku został profesorem Rosyjskiej Akademii Nauk.

Opublikował ponad sześćset prac naukowych, w tym trzy monografie. Jest autorem blisko dwustu wynalazków w zakresie klinicznej i eksperimentalnej ortopedii i traumatologii oraz biomechaniki, trzynaście z nich opatentowało za granicą.

W 1978 roku otrzymał Nagrodę Leninowską, a w 1981 roku tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej. Był też zasłużonym wynalazcą ZSRR, a w latach 1989-1991 deputowanym ludowym do Rady Najwyższej ZSRR.

Pośród licznych nagród Ilizarow najbardziej cenił sobie nadawany przez dzieci „Order Uśmiechu”. Szereg nagród otrzymał za granicą, m.in. we Włoszech, Palestynie, Jordanii. „Czarodziejowi z Kurgana”, gdyż tak właśnie często nazywano Ilizarowa, poświęcono olbrzymią ilość publikacji, pisano o nim powieści, opowiadania i

wiersze. Profesor stał się również prototypem wielu bohaterów filmowych i teatralnych.

Gawriił Ilizarow zmarł 24 lipca 1992 roku w wieku 71 lat. Został pochowany w Kurganie, na cmentarzu osiedla Riabkowo. W pierwszą rocznicę śmierci w Kurganie otwarto poświęcone mu muzeum. Rok później wystawiono pomnik dulta Jurija Czernowa, a w 1995 roku, dla uczczenia pamięci wybitnego ortopedę, zaczęto wydawać czasopismo naukowo-praktyczne „Gienij ortopedii” (Geniusz Ortopedii).

W Białowieży po naszym sławnym rodaku nie zachowały się żadne ślady. Nie ma już wśród mieszkańców osób, które by pamiętały lata dwudzieste ubiegłego wieku i tę żydowską rodzinę, która w trzydziestym roku opuściła miejscowości. Nikt też nie potrafi wskazać miejsca, gdzie stał dom Jelizarowych.

W źródłach pisemnych doszukując się zaledwie dwóch wzmianek o Abramie Jelizarowie. Jedną z nich jest obwieszczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku o wciążgnięciu do rejestru handlowego w dniu 10 kwietnia 1925 roku prowadzonego przez niego sklepu, które zostało opublikowane w „Dzienniku Białostockim” (Nr 180/1925). Drugim źródłem jest „Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskim) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa 1928”, gdzie Abram Jelizarow również jest wymieniony jako właściciel sklepu spożywczego w Białowieży.

W 2008 roku udało mi się nawiązać kontakt z wnuczką Gawriiłla Ilizarowa – Eterą Ilizarową-Abasową, mieszkającą w Moskwie. W rozmowie telefonicznej potwierdziła związki rodziny jej dziadka z Białowieżą, lecz bliższych informacji w tej sprawie nie była w stanie przekazać.

**Piotr Bajko**  
fot: <https://pl.garynevilegasm.com>



## Выйграў праект Нюты

Ёсць ужо лагатып Програмы абнаўлення сельскіх раёнаў Падляшскага ваяводства. У конкурсі на лагатып праект Ганны Руты Карнілюк набраў найбольшую колькасць галасоў журы ў конкурсе на лагатып Програмы. Сесія прайшла ў каstryчыніка ў Маршалкоўскай управе Падляшскага ваяводства, а кіраваў ёю намеснік маршалка Станіслава Дэрэгайла. Камісія таксама прысудзіла другое, трэцяе месца і адзнаку.

Як падкрэсліў **Станіслаў Дэрэгайла**, у конкурсе былі дзве асноўныя мэты: выкарыстаць талент і свежы погляд мастацка таленавітай моладзі для стварэння арыгінальнага графічнага сімвала, а з іншага боку: распаўсюджваць сярод маладога пакалення веды пра падляшскую вёску. Таму да ўдзелу былі запрошаны наўчэнцы мастацкага ліцэя імя Артура Гrottегера ў Супраслі, дзе вучыцца цяпер **Нюта Карнілюк**,

выпускніца ПШ н-р 4 і Гімназіі н-р 7 у Беластоку, дзе вувучала беларускую мову.

— Мы хочам выкарыстаць патэнцыял нашых маладых мастакоў, хочам, каб яны даведаліся пра спецыфіку вёскі Падляшша ў іх творчасці, у пошуках ідэй для графічнага знака, — дадаў віцэ-маршалак Дэрэгайла.

На конкурс было прадстаўлена 37 праектаў, з якіх чатыры былі адабраны. Камісія ацэньвала, у прыватнасці, арыгінальнасць,

чытабельнасць, эстэтычнасць і, вядома, спасылкі на Програму абнаўлення сельскіх раёнаў Падляшскага ваяводства.

За перамогу змагаліся праекты: Ганны Руты Карнілюк, Марыі Яцкоўскай, Зузанны Сенчук і Кацярыны Багінскай.

**Магдалена Лыжніцка-Санчэнка**, дырэктар Дэпартамента міжнароднага супрацоўніцтва і прасоўвання пры Маршалкоўскай управе і адначасова член журы, падкрэсліла, што ўсе працы фіналістак працы цікавыя: — Відаць тут забаву колерам і яго разумнае выкарыстанне, цікавыя рысы і, вядома, спасылку на тэму, пра якую ідзе гаворка. Шчыра віншую маладых творцаў з творчасцю і выдатнымі ідэямі.

Выбраць пераможцу было няпроста. Пасля доўгіх спрэчак і галасавання камісія прыняла рашэнне прысудзіць першае месца мастачцы-графічцы Ганне Руце Карнілюк. Члены камісіі былі ў захапленні ад прастаты дызайну, яго неадназначнасці і эстэтычнасці.

**Марыя Яцкоўская** было прысуджана на конкурсе другое месца. Трэцяе месца атрымала **Зузанна Сенчук**. Праца **Кацярыны Багінскай** вылучана.

Лагатып-пераможца будзе выкарыстоўвацца ў рэкламных мерапрыемствах Програмы абнаўлення сельскіх раёнаў Падляшскага ваяводства.

(лук)

Sami o Sobie. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Nieodpłatny dodatek do Przeglądu Prawosławnego

Współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

oraz Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

ISSN 1899-9018 Nr indeksu 371416

Wydawca: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Redaguje zespół: Andrzej Charyło (sekretarz redakcji), Eugeniusz Czykwin (redaktor naczelny)

Doroteusz Fionik, Natalia Klimuk, Alina Matreńczyk, Anna Petrovska

Anna Radziukiewicz (zastępca redaktora naczelnego), Dorota Wysocka

Opracowanie graficzne: Dorota Wysocka

Skład komputerowy: Halina Kierdelewicz

Adres redakcji: 15-399 Białystok, ul. Składowa 9; tel./fax (0048 – kier. z zagranicy) 85 742 18 57

e-mail: redakcja@przegladprawoslawny.pl; www.przegladprawoslawny.pl